

Кіраўнікі дзяржаў ЕўрАзЭС лічаць неабходным стварыць Антыкрызісны фонд

Кіраўнікі дзяржаў — членаў ЕўрАзЭС лічаць неабходным стварыць Антыкрызісны фонд Еўразійскага эканамічнага супольніцтва. Аб гэтым паведаміў чорна Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на пасяджэнні Міждзяржаўнага ЕўрАзЭС у Маскве. Цяпер Беларусь — старшынстваючая краіна ў ЕўрАзЭС.

Паводле слоў беларускага лідара, гэты фонд не будзе камерцыйным, а будзе выкарыстоўвацца выключна ў мэтах падтрымкі. Як чакаецца, яго памер складзе каля \$10 млрд. Згодна з папярэдняй інфармацыяй, уноскі Расіі складалі каля \$7,5 млрд., Казахстан — каля \$1 млрд. Доля астатніх дзяржаў — членаў ЕўрАзЭС будзе вызначана пазней.

Як падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка на прэс-канферэнцыі для журналістаў, якая адбылася пасля завяршэння саміту ЕўрАзЭС, утварэнне Антыкрызіснага фонду — рэакцыя на выклікі сённяшняга дня. «Антыкрызісны фонд — гэта, можна сказаць, элемент антыкрызісных мераў, таму што нашым дзяржавам сёння больш за ўсё не хапае грошай, і з гэтым сутыкаюцца практычна ўсе краіны ЕўрАзЭС. Мы не ведаем глыбіні сувеснага крызісу, яго працягласці і наступстваў, таму многія дэвідзіцца рабіць тактычна, не выбудоваваючы стратэгію», — дадаў Прэзідэнт Беларусі.

Ён нагадаў, што ў рамках Саюзнай дзяржавы Беларусь і Расія падрыхтавалі свой антыкрызісны план, і, паводле ацэнкі Аляксандра Лукашэнка, ён атрымаўся грунтоўна.

«Такая план прыняты ў рамках Саюзнай дзяржавы. У ЕўрАзЭС мы прымаем толькі элемент, але гэта вельмі важны элемент, і стварам фонд у памеры \$10 млрд. Гэта, можна сказаць, падушка бяспекі для дзяржаў, калі раптам сітуацыя стане вельмі крытычнай у якой-небудзь краіне або ў групе дзяржаў», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Паводле слоў беларускага лідара, усё ўдзельнікі саміту аднагосна падтрымалі ідэю аб тым, што сродкі Антыкрызіснага фонду — гэта «будуць грошы на крайні выпадак».



Кіраўнікі дзяржаў ЕўрАзЭС прынялі рашэнне аб стварэнні міжнароднага цэнтру высокіх тэхналогій

Кіраўнікі дзяржаў — членаў ЕўрАзЭС прынялі рашэнне аб стварэнні цэнтру высокіх тэхналогій ЕўрАзЭС, у якім будзе выкарыстаны вопыт у гэтай сферы многіх краін, у тым ліку і Беларусі. Аб гэтым паведаміў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ў час саміту ЕўрАзЭС у Маскве.

«Мы прапанавалі размясціць гэты цэнтр у Беларусі», — паведаміў пазней журналістам беларускі лідар. «Непрыняцця няма, Дзмітрый Анатольевіч Мядзведзевы сказаў, што не супраць, хоць гатовы і да таго, каб гэты цэнтр размяшчаўся і ў Расіі. Але гэта пытанні будучыні, мы яшчэ абмяркуем, дзе стварыць гэты цэнтр і як ён будзе функцыянаваць», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Пры гэтым ён адзначыў, што стварэнне цэнтру высокіх тэхналогій у рамках ЕўрАзЭС таксама звязана з цяперашнім складаным момантам — сувесным фінансавым-эканамічным крызісам. «Будучыня — за высокімі тэхналогіямі. Відэаочна, што з гэтага крызісу выйдзе толькі мацнейшы. Усё ж цяперашні крызіс прымуціць усіх займацца тым, чым трэба, і выжыве толькі тыя, хто ўмее працаваць сваім розумам», — лічыць Прэзідэнт Беларусі.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што краіны — удзельніцы ЕўрАзЭС ужо вядуць работу па гэтых напрамках у рамках Супольніцтва. Сёння прынята рашэнне аб'яднаць вопыт дзяржаў і стварыць адзіны цэнтр высокіх тэхналогій.

Аляксандр Лукашэнка пазітыўна ацаніў вынікі праведзеных у Маскве пасяджэнняў ВДС, ЕўрАзЭС і АДКБ

Беларуская дэлегацыя ад'язджае з Масквы з вельмі добрым настроем па выніках работы двух дзён. Аб гэтым заявіў на прэс-канферэнцыі ў Маскве Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка пасля завяршэння саміту ЕўрАзЭС і АДКБ.

«Я вельмі шчасліва, што расійскія СМІ ўчора не знайшлі месца для асвятлення важнай падзеі, якая адбылася 3 лютага ў Маскве, — пасяджэння ВДС. Такага Вышэйшага Дзяржаўнага савета ніколі не было. Вышэйшы Дзяржаўны савет быў вельмі выніковым, і мы прынялі рашэнне, да якога ішлі 10 гадоў, часам цяжкакачова, адступваючы, але мы яго прынялі», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Паводле паведамленняў прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і БЕЛТА.

Прамая лінія ЗЯМЕЛЬНАЕ ПЫТАННЕ ПАТРАБУЕ ЗРАЗУМЕЛАСЦІ І ДАКЛАДНАСЦІ

З пачатку года ўступіла ў сілу новая рэдакцыя Зямельнага кодэкса Рэспублікі Беларусь. У дакуменце шмат чаго новага, што датычыцца зямельных участкаў для жыхароў у блакаваных дамах, аб зямельнай уласнасці для замежнікаў, аб тэрмінах атрымання зямельнай спадчыны, акрэсліваюцца больш глыба абмежаванні па максімальнай плошчы участкаў для грамадзян і г.д.

12 лютага, у чацвер, з 11.00 да 12.00 у рэдакцыі газеты на ўсе магчымыя пытанні зямельнай тэматыкі і рэгістрацыі нерухомай маёмасці чытачам выдання адкажа старшыня Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь Георгій Іванавіч КУЗНЯЦОУ.

Тэлефоны «прамой лініі» — 8 (017) 292 38 21 і 292 38 92. Папярэдняе пытанні прымаюцца па тэлефоне 8 (017) 287 17 51 або на адрас рэдакцыі: 220013, Мінск, вул. Б. Хмяльніцкая, 10А, на «прамую лінію».

КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» 24.02.2009 г. ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже складского комплекса, расположенного в Борисовском р-не (в р-не ст. Новосады, автодорога Москва-Брест) в составе: здания склада 9929,8 кв.м (заходит внутрь ж/д ветки), АБК 798 кв.м, мехмастерская 125 кв.м, насосная 84 кв.м, трансформаторная подстанция, водонапорная башня, проходная. Начальная цена с НДС — 5 428 000,00 бел. руб.

Контактный телефон (8017) 2246134. Сайт в интернете: www.rtt.by



Курсы валют		Пад'ёмніцтва на часопіс «Галоўны Бурштэйн» ГБ на 2009 год у рэдакцыі 1000 руб.	
установлены НБ РБ з 5.02.2009 г. (для бн разліку)		на самы выдатны імя. Тэлефон рэдакцыі: 209-09-01.	
1 долар ЗША	2 787,00	ААТ «Агенцыя Уладзіміра Граўцова» УП	
1 еўра	3 619,48	1000 руб.	
1 латышскі лат	5 147,29	Літоўскі Мінускні	
1 літоўскі літ	1 045,11	№ 02140/9172806	
1 чэшская крона	126,60	выд. 03.05.2004 да 02.05.2009	
1 польскі злоты	774,32		
1 расійскі рубель	77,39		
1 украінская грыўня	348,38		

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Родная газета на роднай мове



5 ЛЮТАГА 2009 г.
ЧАЦВЕР
№ 21
(26379)

Кошт 550 рублёў

ВЫДАЁЦЦА 3 З ЖНІУНЯ 1917 Г.

Стыхія А ў выхадныя — ужо дождж...

У бліжэйшыя дні Беларусь апынецца пад уплывам вільготнага паніжанага ціску, сфарміраванага ў большым і даволі цёплым паветры, што наступнае з поўдня Еўропы, паведаміла га-лоўны сіноптх Белгідраметцэнтэра Вольга Фядотава.

Удзень 5 лютага паветра будзе вагацца ад мінус 3 да плюс 3 градусаў. У Віцебскай вобласці яшчэ захаваецца марознае надвор'е — да мінус 5 градусаў.

У пятніцу, 6 лютага, характар надвор'я істотна не зменіцца.

Паводле папярэдняга звестак, у выхадныя дні пры перамяшчэнні чарговага порцы вільготнага і цёплага паветра з Міжземнамор'я ў рэспубліку пройдуць апады ў выглядзе мокрага снегу і дажджу. Уначы тэмпература паветра складзе ад мінус 5 да плюс 4 градусаў, а днём — ад нуля да плюс 5 градусаў. У паўднёва-заходніх раёнах рэспублікі чакаецца да 7 градусаў вышэй за нуль. Снег будзе інтэнсіўна раставаць.

БЕЛТА.



Спадарыня Мяцеліца

Фота Анатоль МІШЧУК.

Гучныя справы

У БІЗНЭСМЕНА АРЫШТАВАННЯ 27 КВАТЭР...

Асноўнымі задачамі, якія зараз у першую чаргу стаць перад органамі фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю, намеснік старшыні КДК Беларусі, дырэктар Дэпартаменту фінансавых расследаванняў (ДФР) КДК Сяргей Бараноўскі назваў вышэйшымі чынамі і саблівымі цяжкімі злачынствамі, фактаў супрацьпраўных дзеянняў з боку адказных асоб, злачынстваў карупцыйнай накіраванасці, а таксама спыненне дзейнасці злачынчых груп і злачынчых арганізацый у эканамічнай сферы.

Спыніўшыся асобна на пытанні правядзення праверак айначынчых суб'ектаў гаспадарання, дырэктар ДФР заявіў, што чэе будзе такога, каб мы пайшлі ўсім паваліна пра-варылі. Сяла супрацоўніцы фінансавай міліцыі плануецца праводзіць толькі кропкавыя праверкі і толькі пры наяўнасці аператывнай інфармацыі. Як мяркуецца, колькасць праверак будзе скарачацца. «Мы змяшчам колькасць праверак на карысць іх якасці», — значыць Сяргей Бараноўскі. Летась, напрыклад, колькасць праверак суб'ектаў гаспадарання зменшылася ў параўнанні з 2007 годам на 12 працэнтаў, але іх эфектыўнасць значна вырасла: сума дадаткаў і адміністрацыйных спланганняў павялічылася амаль на 40 працэнтаў і склала 142,3 мільярд рублёў.

Сяргей Бараноўскі таксама пра-інфармаваў аб тым, што з уяўдзена-нем у 2006 годзе ў крымінальнай код-жэ арт. 88-1, які прадугледжвае вы-зваленне ад крымінальнай адказ-насці асобы, што кампенсавала ма-тэрыяльны ўрон, колькасць ахвот-наў скарацілася на 40 працэнтаў, а вы-зваленне ад крымінальнай адказнас-ці ў рэспубліцы толькі павялічылася.

Так, калі ў 2006 годзе была спы-неная толькі адна крымінальная спра-ва і ў бюджэт паступіла 700 мільё-наў рублёў, то ў 2007 — 20 спраў з кампенсатывай 2,1 мільярд рублёў, а летась — ужо 30, па якіх кампен-савана больш за 15 мільярд рублёў. Закрытаючы сітуацыю на рынку

нага абнаўляўна грошай. Рэгіс-равалі іх на грамадзян Беларусі, якія за ўзнагароджанне становіліся заснавальнікамі фірмаў, а да-кументы на лжэпрадпрыемліцкай структуры перадавалі тым, хто кру-ціўся ў значным бізнэсе. Між ін-шым, паводле слоў Дзмітрыя Ада-мовіча, у Маскве каля 80 працэн-таў зарэгістраваных прадпрыемль-ніцкіх структур — фірмы-адназдэн-кі. У адрозненне ад расійскай сі-туацыі ў Беларусі сітуацыя іншая, яна знаходзіцца пад кантролем, пад-крэслівае ў ДФР КДК.

«Звязда» ва ўчарашнім нумары ўжо паведаміла чытачам пра ла-гічны фінал, які напатак арганіза-ваны значную групу пад кіраўні-цтвам Андрэя Шырэя. Нагадаем, што «бізнэсмены», выкарыстоўва-ючы разліковыя рахункі лжэпрад-прыемлічкіх структур, незаконна абмывалі юрыдычным і фізічным асобамі безаўмыльным беларускім руб-лі на долары і наадварот. «Нава-рылі» злачынцы на гэтым 311 міль-ярдаў рублёў. Як паведаміў Дзмі-трый Адамовіч, зараз адзін з удзель-нікаў гэтай злачынчых групы зна-ходзіцца ў вышук, а вось «заслу-гі» астатніх правасуддзе ўжо ацаніла. Так, Андрэй Шырэя прысуджаны да 6 гадоў пазбавлення волі, астатнія 6 удзельнікаў групы атрымалі ад 2 да 5 гадоў. Дарэчы, па гэтай спра-ве было канфіскавана нацямын 292 тысячы долараў ЗША, 12 ноўтоў-каў і 19 персанальных камп'ютараў. А на разліковыя рахункі 35 лжэ-прадпрыемлічкіх структур у Маскве на падставе аператывнай інфармацыі, якую далі супрацоўні-цы КДБ і Дэпартаменту фінансавых расследаванняў КДК Беларусі. Ствараліся гэтыя фірмы, падкрэс-лілі супрацоўнікі фінансавай мілі-цыі, з адной мэтай — для незакон-

нага абнаўляўна грошай. Рэгіс-равалі іх на грамадзян Беларусі, якія за ўзнагароджанне становіліся заснавальнікамі фірмаў, а да-кументы на лжэпрадпрыемліцкай структуры перадавалі тым, хто кру-ціўся ў значным бізнэсе. Між ін-шым, паводле слоў Дзмітрыя Ада-мовіча, у Маскве каля 80 працэн-таў зарэгістраваных прадпрыемль-ніцкіх структур — фірмы-адназдэн-кі. У адрозненне ад расійскай сі-туацыі ў Беларусі сітуацыя іншая, яна знаходзіцца пад кантролем, пад-крэслівае ў ДФР КДК.

«Звязда» ва ўчарашнім нумары ўжо паведаміла чытачам пра ла-гічны фінал, які напатак арганіза-ваны значную групу пад кіраўні-цтвам Андрэя Шырэя. Нагадаем, што «бізнэсмены», выкарыстоўва-ючы разліковыя рахункі лжэпрад-прыемлічкіх структур, незаконна абмывалі юрыдычным і фізічным асобамі безаўмыльным беларускім руб-лі на долары і наадварот. «Нава-рылі» злачынцы на гэтым 311 міль-ярдаў рублёў. Як паведаміў Дзмі-трый Адамовіч, зараз адзін з удзель-нікаў гэтай злачынчых групы зна-ходзіцца ў вышук, а вось «заслу-гі» астатніх правасуддзе ўжо ацаніла. Так, Андрэй Шырэя прысуджаны да 6 гадоў пазбавлення волі, астатнія 6 удзельнікаў групы атрымалі ад 2 да 5 гадоў. Дарэчы, па гэтай спра-ве было канфіскавана нацямын 292 тысячы долараў ЗША, 12 ноўтоў-каў і 19 персанальных камп'ютараў. А на разліковыя рахункі 35 лжэ-прадпрыемлічкіх структур у Маскве на падставе аператывнай інфармацыі, якую далі супрацоўні-цы КДБ і Дэпартаменту фінансавых расследаванняў КДК Беларусі. Ствараліся гэтыя фірмы, падкрэс-лілі супрацоўнікі фінансавай мілі-цыі, з адной мэтай — для незакон-

Мікалай ПРАСТАЛУПАЎ: «ДА ЛЕТА КВ. М ЖЫЛЛЯ НА ДРУГАСНЫМ РЫНКУ СТАЛІЦЫ ПАТАННЕЕ ДА 1300—1500 USD»

Такі смелы прагноз па змяненні цэннікаў прапанаваў дырэктар Беларускай асацыяцыі «Нерухомасць»

Абвалу цэнаў пакупкі няма

Днямі пазыўна СМІ пачалі паведа-мляць аб тым, што ў Мінску на другасным рынку жылля з'явіліся кватэры, якія прапаноўваюцца на про-даж танней чым за 40 тысяч дала-раў. Разам з гэтым робіцца высо-ва, што кватэры ў сталіцы з пачат-ку года патанелі аж на 15—20 тысяч далараў. Сам факт выстаў-лення аднакаёвай кватэры за 39 тысяч далараў спецыялісты агенц-тваў нерухомасці пацвярджаюць, але... Гаворка ідзе аб кватэры са-праўды маленькай плошчы мала-сьмейнага тыпу, калі ў калідоры аднаго паверха дома знаходзіцца адразу 7—8 жылля памышканія. Пад'езд дома нагадае пабітую жыццём старую галёшу, а сама кватэра забуджана настолькі, што патрабуе капітальнага рамонт-ту... Падобныя жылля памышканні часам з'яўляюцца на другасным рынку жылля сталіцы, паведаміў Мікалай Прасталупаў. Аднак фізіч-ны і псіхічны стан гаспадароў такіх кватэр часам не дазваляе ім ажыц-цяўляць юрыдычна бездакорныя дзелкі. Некай чаргі на такія ква-тэры сярод пакупнікоў няма. Моч-нага абвалу цэнаў у сталіцы цяпер не існуе. Згодна са статыстыкай ін-фармацыйнага каталога рэспублі-канскага выдання «Нерухомасць Беларусі», сярэдні кошт квадрат-нага метра жылля агульнай пло-шчы ўсіх відаў кватэр штогодзень зніжаецца прыкладна на 30 дала-раў. Сёння жыллёвы квадрат ад-накаёвай каштуе 1930, а двухка-каёвай кватэры 1900 далараў.

Нагадаем, што сярэдні кошт квадратнага метра па горадзе ўліч-вае і вельмі дарагі цэннік у цэнтры Мінска, дзе метр каштуе часам больш за 2,5 тысячы далараў. На самой справе ў агенцтвах існуе вяр-лі выбар двухкаёвых стандарт-ных кватэр у звычайных дзевяціпа-варковых дамах па кошыце квадрат-нага метра ад 1600 да 1800 дала-

раў. У Заводскім раёне і Шабанах цяпер рэальна адшукаць зусім ня-дзёрныя двухкаёўкі за 1500 дала-раў за «квадрат». Лычача, што больш за ўсё патанелі «хрушчовы-кі», якія зараз можна набыць за 46—50 тысяч далараў. Аднак, калі ўліч-ваць, што такія кватэры маюць вельмі маленькую агульную плошчу, дзе кошт квадратнага метра вага-ецца ў межах 1600—1700 далараў, то набыццё памышкання гэтага ты-пу ў старых пяціпавярковых дамах з не вельмі якасным інжынерным абсталяваннем цяжка назваць са-праўды танным набывкам.

Пры момант жаданні ў тыповых дамах можна адшукаць даволі тан-ныя двухкаёўкі па кошыце ад 62 да 70 тысяч далараў. Разам з тым, на сталічным рынку жылля сёння заста-ецца вельмі шмат кватэр, кошт квад-ратнага метра якіх гаспадары пакі-даюць на ўзроўні 1800—1900 дала-раў. Самы распаўсюджаны кошт двухкаёвых кватэр знаходзіцца ў межах ад 75 да 85 тысяч далараў.

Масаве патанненне кватэр пачнецца ў сакавіку

На другасным рынку жыллёвай нерухомасці ўсё дзелкі традыцый-на ажыццяўляюцца праз эквівалент кошту ў даларах. За апошнія гады кошт гэтай замежнай валюты амаль увогуле не рухавіў, а тут... Спа-чатку долар «папыхаў» адразу на 20 працэнтаў, а потым «паехаў» і да-лар. Атрымліваецца, што пры ня-зменных цэнніках на кватэры зараз у нашай краіне назіраецца істотнае падаражанне жыллёвай нерухомас-ці ў нацыянальнай валюце. Гэта ад-бываецца на фоне сувеснага фін-ансавога крызісу, які закрануў і эканоміку нашай краіны, у сувязі з чым рэальныя даходы насельніцтва могуць зменшыцца.

(Заканчэнне на 2-й стар.)

3 першых вуснаў

Зарплата: чаго чакаць бюджэткам?..

— Міжнародны валютны фонд рэкамендуваў абмежаваць рост зар-платы на дзяржаўных прадпрыемствах нашай краіны ў гэтым годзе п'яцю працэнтамі...

— Так, пакуль у мемуарандуме гучыць так, — пракаментавала карэспандэнт «Звязды» гэтую інфармацыю намеснік міністра эканомікі Беларусі Таццяна СТАРЧАНКА. — Аднак, у тым выпадку, калі эканоміка рэспублікі спраце лепш, калі сувесны крызіс нас моцна не зачэпіць, параметры павышэння зарплат у бюджэтнай сферы ў гэтым годзе могуць быць перагледжаныя.

Ігар ГРЫШЫН.

Усе закупленыя ў 2008 годзе лекавыя сродкі рэалізуюцца па ранейшых цэнах

Аб гэтым на прэс-канферэнцыі ў Мінску паведаміў міністр аховы здароўя Беларусі Васіль ЖАРКО, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

«Цяпер адзначаецца некаторае павелічэнне кошту замежных лякарстваў, але па тых пазіцыях, якія былі ўвезены ў рэспубліку па ўжо новых кантрактах. Гэта павелічэнне звязана са змяненнем курсу валю-ты. Пераацэнка ў нас не праводзілася. Усе лекавыя сродкі, закуп-леныя ў 2008 годзе, рэалізуюцца па ранейшых цэнах», — сказаў міні-стр аховы здароўя. Ён дадаў, што трэба ўлічваць і той факт, што айчыныя лекавыя сродкі вырабляюцца, як правіла, з імпартных суб-станцый. «Выходзіць, і па іх ідзе некаторае павелічэнне цэнаў», — адзначыў Васіль Жарко. У студзені рост цэнаў у дзяржаўных аптэках склаў ад 20 працэнтаў да 34 працэнтаў на некаторыя імпартныя лякарствы, што ў разрэзе канкрэтных назваў адпавядае росту курсу валют за перыяд з моманту папярэдняй пастаўкі. На айчыныя пра-параты цэны выраслі ад 0,5 працэнта да 30 працэнтаў.

«Разам з тым мы прымаем некаторыя меры па стрымліванні цэ-наў», — адзначыў міністр. У прыватнасці, Міністэрства аховы зда-роўя Беларусі звярнулася да ўсіх юрыдычных асобаў і індывідуаль-ных прадпрыемлічкіх, у якіх ёсць ліцэнзія на фармацэўтычную дзей-насць, з прапановай забяспечыць максімальна магчымыя зніжэнне аптэчых і гандлёвых надбавак, што прымяняюцца.

Поўны асартымент неабходных лекавых сродкаў ёсць сёння ў бел-ларускіх дзяржаўных аптэках і лячэбна-прафілактычных установах.

Фальсіфікаваных лекавых сродкаў у Беларусі ў 2008 годзе выяў-лена не было.

Наталля ПЯТКЕВІЧ:

«Новы закон аб СМІ не меў мэты і не накіраваны ў прынцыпе на так званае зачыстку медычнай прасторы»

Напярэдадні ўступлення ў сі-лу новага закона аб СМІ прад-стаўнікі розных медычных ла-гераў і ўладных структур селі за стол перамоваў.

Аспекты прававога рэгулявання сродкаў масавай інфармацыі ў Бе-ларусі абмяркоўвалі падчас «кру-глага стала» не толькі мясцовыя спецыялісты, але і прадстаўнікі еў-раструктур. На дыспут былі запро-шаны кіраўнікі Офіса АБСЕ ў Мін-ску, пасол Ханс-Іохэн Шмідт і на-меснік кіраўніцка дэлегацыі Еўра-пейскай Камісіі ў Беларусі Яніс Ай-сэлініекс. А з абавязальствамі і стандартамі АБСЕ ў сферы заста-надаўства аб СМІ ўдзельнічаў ды-рэктар пазнаёміў Аляксандр Болды-раў, старшы саветнік Офіса Прад-стаўніцка АБСЕ па пытанні свабоды СМІ. Напрацоўкі краіны-суседкі прэзентаваў прафесар факультэта журналістыкі Маскоўскага дзяр-жаўнага ўніверсітэта Андрэй Рыхтар.

«Новы закон аб СМІ не меў мэты і не накіраваны ў прынцыпе на так званае зачыстку медычнай прасторы. Ніколі гэта мэта не ста-яла, яна і не будзе стаць», — запэўніла прысутныя першы намеснік кіраўніцка Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Наталля Пяткевіч.

(Заканчэнне на 3-й стар.)

Прамая лінія СПРАВЫ САРДЭЧНЫЯ

— гэтай тэме будзе прысвечана наша чарговая «прамая лінія». У ёй прымуць удзел загадчык інфарктнага аддзялення № 2 10-й мін-скай гарадской клінікі Наталія Якаўлеўна Паляюкова і ўрач-кардыё-лар блока інтэнсіўнай тэрапіі Ірына Віктаруна Грышына. «Прамая лінія» адбудзецца 12 лютага, у чацвер, з 16 да 17 гадзін. Званіце па нумарам: 8 (017) 292 38 21 і 292 38 92. Папярэдняе пытанні можна пакінуць па тэлефоне: 8 (017) 287 18 36 (Вольга Шаўко) і 287 18 29 (Святлана Барыска).

Шануй родную зямлю! ВОСТРАЎ ЗДЗЕЙСНЕННЫХ МАРАЎ

«Звязда» працягвае распавядаць пра сядзібы-наманты Першага рэспубліканскага конкурсу «Лепшая сядзіба года». Сённяшні аповед — пра сядзібу, якая «вырасла» з фермерскай гаспадары. Таму ў ёй ёсць свае асаблівасці, яна не па-добна ні на вясковы дом, ні на катэдж, які спе-цыяльна пабудаваны на карпаратывах. Хоць якая дзе-вяціх кампаній тут усё прадугледжана: дзве банкетныя залы, дастаткова спальных месцаў... Разам з тым тут многае разлічана для сямейна-га адпачынку: заапарк, возера, дзіцячы пакой... Альбо для «мядовага» тыдня. Хоць сама гаспа-

дзіна «Вераса» кажа, што самы лепшы тэрмін на сядзібе: тры дні. Потым, маўляў, гоцы пачына-юць заўважваць недахопы. Пасля гэтых не спю-я аглядзецца больш прыздырліва, але так і не змагла зразумець, жартуе гаспадыня альбо кажа сур'ёзна. Адно несумнення: і Ірына, і яе муж Мі-хал МАКЕЙ, паспяхова фермер і прадпрыемль-нік, — людзі вядомыя не толькі ў Гродзенскай вобласці, але і ў краіне, «хворыя» на вясковы ту-рызм не менш за астатніх членаў грамадскага аб'яднання «Адпачынак у вёсцы».

(Заканчэнне на 4-й стар.)



Генадзь АДАМОВІЧ дапамагае не толькі глядацка сядзібу, але і стварае ў ёй асабліваю атмасферу.

Фота Міраны БЕРУКОВІЧ.

Беларусь і Расія маюць намер распрацаваць пагадненне па выкарыстанні расійскага рубля ў якасці рэзервовай рэгіянальнай валюты

Беларусь і Расія пачнуць работу па падрыхтоўцы пагаднення, якое прадугледжвае выкарыстанне расійскага рубля ў якасці рэзервовай рэгіянальнай валюты. Аб гэтым бакі дамовіліся ўчора на пасяджэнні ВДС, заўваў у Маскве журналістам міністр замежных спраў Беларусі Сяргей МАРТЫНЮК, каментуючы вынікі пасяджэння Вышэйшага Дзяржсавета Саюзнай дзяржавы, перадае карэспандэнт БЕЛТА.


«Дамоўлена аб неабходнасці пачаць работу па падрыхтоўцы пагаднення аб выкарыстанні расійскага рубля ў якасці рэзервовай рэгіянальнай валюты, а таксама аб мерах, якія суправаджаюць гэты працэс», — сказаў кіраўнік эканамічнага ведамства Беларусі. Каментуючы па ведамстве аб быццым бы прынцып неікага плана па ўвядзенні расійскага рубля ў якасці адзінай валюты Саюзнай дзяржавы, Сяргей Мартынюк падкрэсліў, што гэта — некарэктная інтэрпрэтацыя не вельмі вядомых журналістам асобных расійскіх СМІ. «Размова аб гэтым не ішла. Размова ішла аб тым, што сёння на пасяджэнні Вышэйшага Дзяржсавета прынята рашэнне да 1 красавіка распрацаваць пагадненне, якое прадугледжвае дзеянне па наданні расійскаму рублю функцыі рэгіянальнай рэзервовай валюты. Рэгіянальна рэзервовае валюта і адзіная валюта Саюзнай дзяржавы — гэта прыняццё розных рэчы. Памж гэтымі дзяміа з'явіліся вялікая дыстанцыя прынцыповага маштабу», — адзначыў Сяргей Мартынюк.

Паводле яго слоў, пераход на выкарыстанне расійскага рубля ў якасці рэзервовай рэгіянальнай валюты адпавядае не толькі інтарсам Беларусі і Расіі, але і выгадні іншым дзяржавам рэгіёну, асабліва ў крызісны перыяд. Размова ідзе аб тым, каб гэта валюта, якая мае статус канверсійнай, магла быць выкарыстана, перш за ўсё, ва ўзаемных разліках, дадаў міністр.

Пры гэтым Сяргей Мартынюк заўважыў, што не з'яўляецца сакртам той факт, што ў тавараабароце Беларусі і Расіі ў значным аб'ёме выкарыстоўваюцца долары ЗША і еўра. «Цалкам відавочна, што асабліва цяпер, у цяперашні перыяд, гэта не адпавядае інтарсам ні Беларусі, ні Расіі, таму што абодва бакі фактычна пляцяць і за канверсію гэтых валют, і за праходжанне валют праз міжнародную сістэму плацяжкоў», — сказаў кіраўнік ВДС Беларусі.

У сувязі з гэтым на ВДС было дэкліна даручэнне Мініфінам і Нацбанкам дзвюх краін «паглядзець, якія меры неабходна прыняць на сістэмнай аснове, каб выкарыстанне расійскага рубля ва ўзаемных разліках у якасці рэзервовай рэгіянальнай валюты было практычным і абгрунтаваным», паведаміў міністр.

ПРАБЛЕМЫ У КРАІНЕ, ЯКІЯ ВЫКЛІКАЮЦЬ У НАСЕЛЬНІЦВА НАЙБОЛЬШЫЮ ЗАКЛАПОХАНАСЦЬ (у % ад колькасці апытаных)



Працэ-рэліз падрыхтаваны па выніках сацыялагічнага даследавання, праведзенага Інфармацыйна-аналітычным цэнтрам пры Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у лістападзе — снежні 2008 г. (усяго па шматступенчатай камбінаванай выбарцы, квотнай на этапе адбору респандэнтаў, метадам інтэр'ю «тварам да твару» па месцы жыхарства апытана 1877 респандэнтаў ва ўзросце ад 18 гадоў і старэйшых ва ўсіх абласных цэнтрах краіны і г. Мінску, раённых цэнтрах і сельскіх населеных пунктах; статыстычная хібнасць складала менш за 3 працэнты).

ЗМЯНЯЕЦЦА РЭЖЫМ РАБОТЫ ПАДАТКОВЫХ ІНСПЕКЦЫЙ

Кампанія дэклараваўна сукліннага галавога даходу сёлета ажыццяўляецца ў спакойным беззабятнажым рэжыме, — паведамілі карэспандэнту ў якасці рэсп-цэнтра Міністэрства па падатках і збор-расах Беларусі.

Ужо традыцыйна галоўная частка «дэкларантаў» наведвае падатковыя органы ў другой палове лютага. Каб забяспечыць і ў далейшым выкананне фізічнымі асобамі сваіх падатковых абавязкаў, у перыяд максімальнага прыёму дэкларацый інспекцыі МПЗ змяняюць свае графікі работы. У тэрмін з 16 лютага па 28 лютага інспекцыі будуць прымаць наведвальнікаў у працоўныя дні да 20.00, у суботу з 9.00 да 15.00. У першы дзень ясны дэкларацыю аб суклінным гадавым даходзе магчыма будзе здаць з 9.00 да 15.00, а 2 сакавіка — як у працоўны дзень, да 20.00.

Сяргей ПАЛІНІН.

Гэта мы, Госпадзі?..

НАРАДЗІЛА І... НА СМЕТНІК

На паліgone бытавых ахдоўкаў каля в. Цупрыкі Браскаўскага раёна было знойдзена мёртвае, толькі што нараджанае дзіця. Замерзлае немаўля было закручанае ў спартыўны штан.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

ХУТАР АЖЫЎ

Каля вёскі Засімы Кобрінскага раёна сярэд лесу знаходзіцца хутар. Мільчынеры падчас рэйду вырашылі зазірнуць туды і не памыліліся. У хаце стаў стаячарныя перагонны апарат і дзве з паловой тымі браці. Гаспадар гэтага багацця збег.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

У 80-ГАДОВАГА СТАРОГА ўКРАЛІ БОЛЬШ ЗА 13 МЛН

У адзін дзень, у аўторак, у сталіцы пацярпелі двое пенсінераў, у якіх невядомыя жанчыны выкралі буйную суму грошай.

Паводле звестак аддзялення інфармацыі і грамадскіх сувязяў ГУС Мінгарвыканкама, па дапамогу да праваахоўніцкай Савецкага РУУС звярнуўся 80-гадовы пенсінер, які жыве ў кватэры дома па вуліцы Бела-морскай. Да яго дадому ў 11 гадзін раніцы завіталі дзве невядомыя жанчыны. Махляры, наведваючы са-дзьяльных работнікамі, праніклі ў жыллё старога. А калі сціла, гаспадар убачыў, што разам з ім і кватэры зніклі і 13 мільянаў 800 тысяч рублёў. Ахвары дзвюх невядомых жанчын стала таксама 84-гадова пенсінерка, што жыване ва вуліцы Беурта: не прай-дзіквіцят падманулі і абкаралі, называючыся работні-камі УП «Мінгаз». У гэтай бабুলкі ападзейкі, які ця-пер шукае міліцыя, забралі 1 тысячу долараў ЗША.

Ігар ГРЫШЫН.

ЗАЧЫНІЯЦЕ ДЗВЕРЫ!

І колкія пра гэта можна казаць і пісаць? Відца, на чужых памылках людзі не вучацца. Жыхарка Кобрына з вул. 700 гадоў Кобрыну пакінула дзверы сваёй кватэры не замкнёнымі і даўно гадзіну і... спа-халіся, калі убачыла, што знікла банкіўская карта і 429 долараў. Злодзей — беспрацоўны з Бары-сава, якога раней судзілі за крадзяжы.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

КАНЯ — НА МЯСА?

Хутчэй за ўсё — так, бо меркаванне мае пад сабой наступную вымову. Невядомы (або нева-домны) скралі камя коштам 1 млн 145 тыс. рублёў з фермы сельскагаспадарчага вытворчага каале-ратыва «Новазельска-І» што ў Кармянскім раё-не, і калі пачалі шукаць прапажу, дык знайшлі... толькі тушу. Яны знаходзілася за паўтара кіламет-ра ад райцэнтра.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

«ДА ЛЕТА КВ. М ЖЫЛЛЯ НА ДРУГАСНЫМ РЫНКУ СТАЛІЦЫ ПАТАННЕЕ ДА 1300—1500 USD»

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

З гэтым падазражаннем жылля пакупнікі не згадзіліся і пачалі ма-сава адмаўляцца ад набываць кватэр. За першы месяц года ўсе агенствы нерухомасці горада ажыццявілі менш чым па 5 дзелак куплі-продажу. А гэты летась у студзені актыўнасць патэнцыйных па-купнікоў была ў 10 разоў большай. Мікалай Прасталупаў лічыць, што ў студзені прадаўцы не мянялі цен-нікі, бо яны толькі назіралі за рын-камі і чакалі, які пакупнікі адрагу-юць. У лютым кватэры пачалі плаў-на танцаць, але гэта яшчэ не з'яў-ляецца ўстойлівай тэндэнцыяй. Вя-лікая колькасць прадаўцоў настро-ена кансерватыўна і працягвае тры-маць мінулагадня ценны. Эксперт газеты ўпэўнены: за люты гаспада-ры кватэр зразумоўць, што калі яны маюць намер спрадаць сваю пра-даць сваю нерухомасць, то будзьць вымушаны ісці на зніжкі. А вое ў сакавіку павіна пачацца масавае патанненне кватэр ва ўсіх раёнах Мінска. А пакупіць патэнцыйныя па-купнікі жылля перамяняюць буд-уаўніцтва трысты, якія прапануюць кліентам будаваць кватэры па лініі долевага будаўніцтва, дзе кватэраў метр жылля сёння каштуе ў 1300 мільянаў мінскага рубля ад 1350 да 1600 долараў. Так, гаворка ідзе аб кватэрах без апрацоўшых работ, але гэтак жыллё пабудаванае па новых тэхналогіях і мае сучасную плані-роўку.

Будаўніцтва жылля для «чаргавікоў» будзе ўпэўнена даражэй

Прынцып, аб гэтым карэспандэ-нту «Звязды» паведаміў началь-нік упраўлення жыллёвага буд-уаўніцтва Міністэрства архітэк-туры і будаўніцтва Беларусі Аляксандр ГОВВАЛЬ. Паводле меркавання спецыяліста, транс-партныя выдаткі будаўнічых арга-нізацый, нягледзячы на істотнае патанненне нафты, толькі павяліч-ваюцца, даражэй будаўніцтва ма-тэрыялы, у якіх прысутнічаюць імпартныя кампаненты або якія моцна залежаць ад кошту газу і электрычнасці. Усе гэтыя фактары сведчаць аб тым, што сабекошт будаўніцтва жылля будзе толькі па-вельнічацца. Індэкс будаўніча-ман-тажных работ, зацверджаны міні-стэрствам на сёлета, склаўся 16,5 працэнта.

Начальнік упраўлення жыллёвага будаўніцтва ўпраўлення капітальнага будаўніцтва Мінгарвыканкама Алена ПЯХОТА паведаміла, што жыллё ў сталіцы даражэе больш хуткімі тэмпамі, чым гэта было запланавана ў мі-дзіныя месяцы. Індэкс БМР быў вызначэ-ны міністэрствам у межах 15 пра-цэнтаў, а фактычна па выніках го-да склаў ужо 22,4 працэнта.

Сёння будаўнічых арганізацый па структуры УКБ Мінгарвыканка-ма заключаюць дагаворы з чар-гавікамі аб будаўніцтве кватэр, дзе кошт квадратнага метра жыл-ля агульнай плошчы печынаецца з 1 мільяна 788 тысяч рублёў па стандартных дзевяціпавярховых панэльных дамах і дасягае 2 міль-янаў 160 тысяч рублёў па дамах дарагой серыі «М». У параўнанні з ценямі на пачатку мінулага года павелічэнне кошту будаўніцтва жылля для чаргавікоў дасягае па асобных серыях дамоў каля 40 працэнтаў. Такое істотнае падара-жанне кошту квадратнага метра для чаргавікоў спецыялісты УКБ Мінгарвыканкама тлумачаць тым,

КАНТРАЛЁРЫ ДАМОВІЛІСЯ ПРА СУМЕСНЫМ ДЗЕЙННІ

Учора ў Маскве прайшоў су-меснае пасяджэнне Камітэта дзяржкантролю Рэспублікі Бела-русь і калегі Падліковай палаты Расійскай Федэрацыі, якое пра-вялі кіраўнікі кантрольных ведам-стваў Зянон Ломаць і Сяргей Сцяпанаш. Разгледжаны пытан-ні аб зацверджанні заключэння па справадзачы Савета Міністраў Саюзнай дзяржавы аб выкананні яго бюджэту за 2007 год, а так-сама аб плане сумесных мера-прыемстваў на сёлетні год.

Ул.інф.

СМЯРОТНАЯ ДЭТАЛЬ

Гэта здарылася ў Мазыры падчас практыкі, якую праходзі-лі студэнты агульнатэхнічнага факультэта мясцовага педагагі-чнага ўніверсітэта. Апрацоўваю-чы дэталі на такарным станку, 20-гадовы студэнт нешта зрабіў не так і, тая, адскачыўшы, тра-піла ў яго і пазбавіла жыцця. Уз-буджана крымінальная справа ў дачыненні да майстра.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

ЗДЫМАЮЦЬ АСОБНЫЯ ЭЛЕКТРЫЧКІ

З 9 лютага адмяняюцца электрацэны: Мінск—Алешнічы адпраўленнем з Мінск-Паса-жырскага ў 9.43 і Алешнічы—Мінск адпраўленнем з Аляхнові-чаў у 11.23 — па суботы. Электр-арыянткі Мінск—Стоўбычы ад-праўленнем з Мінск-Пасажыр-скага ў 12.45 і Стоўбычы—Мінск адпраўленнем са Стоўбычаў у 13.36 адмяняюцца па выхадных днях. Будзьць адменены электра-цягнікі Барысаў—Орша адпраў-леннем з Барысава на 10.56 і Орша-Барысаў адпраўленнем з Оршы на 18.08 — таксама па вы-хадных днях.

Сяргей РАСОЛЬКА.

А вось якое прымяненне двум каням хацелі знай-сці загадчык фермы і ветэрынары ўрач адной з сельскагаспадарчых арганізацый Жлобінскага раё-на, выявілія міліцыя. Вядома толькі адно: яны пры-своілі гэтых буланак.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

МАХЛЯР- «ВАЛЮТЧЫК»

Незвычайны спосаб зарабіць грошай знайшоў ра-ней судзімы жыхар Іванаўскага раёна. Ён зайшоў да бабুলкі-пенсінеркі і прапанаваў ёй танна купіць у яго 100 долараў. Жыхарка вёскі Вартыч згадзілася і заплаціла за «валюту» 60 тысяч рублёў. Калі зла-мысник пакінуў хату, пакупніцка агледзелася і сама ра-забрала, што купюра не спраўдная, а сученірная. Даволса зяртацца ў міліцыю. «Жартыўка» затры-малі, а з пенсінеркай правялі растлумачальную ра-боту. Купілаць валюту з рук у нас забаронена.

Яна СВЕТАВА.

У ЛЕСНІКА ЗНАЙШЛІ АРСЕНАЛ

У лясным масіве паблізу вёскі Ізбны Жойніц-кага раёна дзяржінспектары быў затрыманы ў па-ляўнічых угоддзях з зараджаным абразам палёў-нічай стрэльбы 16-га калібру з наразным ула-дзяшым саматужнай вытворчасці 32-га калібру.

Пры аглядзе легкавога аўтамабіля «ЛЮАЗ», што на-лежыць парашульніку, быў знойдзены атпачны прыезд да абрэза, фара з падствольным мацаваннем для стрэльбы ў начны час. Пры аглядзе домаўладання лес-ніка былі знойдзены яшчэ тры незарэгістраваныя па-ляўнічыя стрэльбы, 20 патронаў 16-га і 12-га калібру, 24 малакаліберныя патроны. Правадзіцца разбор.

Сяргей РАСОЛЬКА.

ЗАГІНУЛІ 3-ЗА РЫБЫ

У першым выпадку гэта адбылося на рацэ Сож у Гомельскім раёне за паўкіламетра ад пасёлка Па-льна. Там на зямную вулку ахуноўці дзі плятак мясцовы жыхар, рабочы цэпалазбудканцэнтры 58-гадавога ўзросту. Мянючыся меса рыбакі, ён праваліўся пад лёд. Труп яго пакупіць не знойдзены.

А ў другім выпадку трагедыя адбылася не на рачы-ці возеры, а ў... гарадской кватэры. І тое ж самае: 3-за рыбы. Там 40-гадовы мужчына і яго сучасныя кі то-юшкі зварыць хацелі, ці падсмажыць лыча-карпа. А пачысціць іх каму? Пачалі працаваць, скандальні і даў-шо да таго, што мужчына кхонным нажом паласнуў па шыі жанчыны. Смерць — на месцы.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

САМ ПАДПАЛІЎ, САМ ТУШЫЎ

Пажаў у вёсцы Яроміна, што пад Гомелем, ледзь-не стаў прычынай трагедыі. 33-гадовы мужчына з ве-чара пакінуў уключанай электрычную плітку і паішоў спаць у другі пакой. Як ад прыбора на кухні запалі-ся рэчы, нідару ці хто цяпер даведаецца. Польшым пажоўжана маёмасць цаглянага дома, сцены і на-ват столы. На шчасце, гаспадар прачнуўся, выклікаў супрацоўнікаў МНС і сам даламагаў тушыць пажаў.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

што з сярэдзіны мінулага года ўсе будучыя гаспадары новых кватэр (у тым ліку і чаргавікі) павіны атрымваць з уласнай кішэнні і пра-вядзенне горадам унутр-квар-тальных інжынерных сетак. Часам выдаткі на правядзенне такіх ра-бот дасягаюць ад 12 да 20 пра-цэнтаў ад агульнага кошту пабу-дыванага жылля. Мне асабіста такі завоблачны ценнік сталічнага жыллёвага квадрата для чарга-вікоў не зусім зразумелы, бо, на-прыклад, па інфармацыі спецыя-лізаванага выдання «Нерухомасць Беларусі», у Гродне рынківае кошт будаўніцтва жылля без аддзелкі для ўсіх катэгорыі грамадзян склаўся ад 1 млн 585 тысяч да 1 млн 720 тысяч рублёў.

Аднак паводле слоў Алены Пя-хоты, ніхто з чаргавікоў Мінска не адмаўляецца сёння будаваць жыл-ля на лініі структурных арганізацый УКБ Мінгарвыканкама. Прычына, мабыць, у тым, што пасля доўгага чакаання ў чарзе ў грамадзян няма нішага выбару. Паводле звестак на пачатак года, у Мінску на ўліку гра-мадзян з патрэбай у палічэнні жылльвых умоў стаіць больш як 245 тысяч сем'яў.

Увесну кватэры істотна патаннеюць

Аналіз развіцця жыллёвага рынку нерухомасці ў студзені сведчыць аб тым, што наступныя вы-сультнага фінансаванага крызісу на гэтым сегменце рынку Беларусі максімальна правяжыцца прыклад-на праз 3 месяцы. На апошняй су-стрэчы кіраўнікі сталічных агенц-тваў нерухомасці падрыхтавалі цэ-навыя прагнозы магчымага развіц-ця другаснага рынку жыллёвай не-рухомасці ў нашай краіне. Дара-гія Kredытныя фінансавыя сродкі

ПАДЧАС КРЫЗІСУ ЛЕПШ БЫЦЬ БУДАЎНІКОМ ЦІ БУХГАЛТАРАМ, ЧЫМ ЮРЫСТАМ І ПЕРАКЛАДЧЫКАМ

ТОП НАЙБОЛЬШ І НАЙМЕНШ ЗАПАТРАБАВАНЫХ ПРАФЕСІЯЎ У БЕЛАРУСІ НА СЁННЯШНІ ДЗЕНЬ

Уносычы свае карэктывы ў кожную сферу нашага жыцця, крызіс, безумоўна, не абышоў і рынак працы. Паводле даных кадровага агенцтваў, у сувязі з наўняй сітуацыяй у Беларусі адбыліся істотныя змяненні найбольш і найменш запатра-баных працадаўцамі спецыя-ляўнасцяў. Прадзямі — «гара-чыя» топ-5 самых папулярных прафесій і топ-5 — самых не-папулярных. Да таго ж гэты рэйтынг, магчыма, дапаможа ў выбары тым, перад кім сёння асабліва востра стаіць пытан-не аб перакваліфікацыі, атры-манні дадатковай адукацыі.

ТОП-5 НАЙБОЛЬШ ЗАПАТРАБАВАННЫХ ПРАФЕСІЯЎ

Такім чынам, на сёння першай пазіцыяй у гэтым спісе значыцца прафесія, якая ўвогуле запатраба-ваная заўсёды, — **менеджары па продажых**. Аднак у цяперашні час патрэбны зусім не «гадлярны ўсім» для работы ў рознічнай сетцы, а высокакваліфікаваны спецыялі-сты, якія маюць не толькі багаты вопыт продажы, але і абавязкова — вышэйшую інжынерна-тэхнічную адукацыю. На рынак працягваюць прыходзіць буйныя інвестары, і працаваць такім менеджарам да-вадзецца ў сегменце B2B, дзе асноўнымі спажыўцамі з'яўляюцца

нуў і брандаванія да распрацоўкі стратэгіі расоўвання і існаўтвар-эння. Абавязкова ўмовай для та-кога супрацоўніка з'яўляецца ўме-ненне працаваць з вялікімі аб'ё-мамі абстрактнай, знакавай ін-фармацыі (графікамі, дыяграмамі, табліцамі), а таксама ўмець атры-маваць і аналізаваць патрэбныя звесткі. Важная сістэмнасць і маш-табнасць мыслення.

Будаўнікі. А дакладней — спе-цыялісты топ-узроўню ў будаўнічай сферы: галоўны інжынер праекта, галоўны архітэктар праекта, ды-рэктар будаўнічай кампаніі і да т.п. Пытыт цаікам вытлумачальны: буйныя інвестыцыі, нягледзячы на крызіс, працягваюць наступляць у галіну, у краіне пачынаецца і пра-цягваецца вялікая колькасць буд-оўляў, а значыць, неабходны і людзі, якія разбіраюцца ў сістэме і ўмеюць кіраваць.

Галоўныя бухгалтары. Знай-сціць вопытнага кваліфікаванага бух-галтара, які, да таго ж, «умяча-ецца» ў рамках устаноўленай кам-паній зароботнай платы, склада-на заўсёды. На сёння ж попыт на гэтых спецыялістаў залежыць і ад сезоннасці. Галоўныя бухгалтары традыцыйна вельмі запатраба-ваны са снежня па красавік, част-кова таму, што 1 красавіка здаец-ца гадавы баланс.



Фота Аляксандра КЛЕШЧУКА.

прамысловыя прадпрыемствы, буйныя камерцыйныя кампаніі, мі-ністэрствы і г.д. Значыць, гэта па-вінны быць людзі, якія маюць вопыт паспяховых перамоў з вялікі-мі персонамі кампаній — дырэк-тарамі, галоўнымі энергетыкамі, галоўнымі інжынерамі і да т.п., а таксама цудоўна разбіраюцца ў тым абстаўлянцы, якое прадаюць, і здольныя гаварыць са спецыялі-стамі на адной мове.

«Увогуле, попыт на такіх прафе-сіяналаў доволі пастаянны, і знай-сці іх заўсёды дастацьця цяжка. Проста сёння гэты попыт на фоне агульнага спаду ніколі не змен-шыцца, а нават, наадварот, выра-сць», — гаворыць Святлана КАРАСЦЯ-ЛЁВА, дырэктар кадровага агенцтва «Квадрат».

Маркетологі. Таксама вельмі запатрабаваныя спецыялісты ў ця-перашніх умовах. Сёння разам з умемнем захоўваць у няпростаў сі-туацыі выпрацаваную маркетна-вую стратэгію кампаніі ў марке-тыва асабліва ценіцца ўмененне апера-тыўна і гнучка рэагаваць на змя-ненні рынку, вылучаць новыя дзейсныя ідэі, выкарыстоўваць кожны шанец.

Трэба зазначыць таксама, што большасць кампаній жадае бачыць у сваім штале маркетолога шыро-кага профілю ўніверсала, які ў рамках сваёй прафесіі разбіраец-ца — няхай і не дасканала — ва ўсім: ад правядзення даследаван-

дзя насельніцтва і немагчымае атрымаць Kredытны ў вялікіх паяр-ках істотна павялічыць колькасць патэнцыйных пакупнікоў менавіта на другасным рынку жылля. З і-наша боку, другасны рынак жыл-лёвай нерухомасці павінен будзе абавязкова рэагаваць на зніжэн-не кошту квадратнага метра жыл-ля, які сёння прапануецца кліен-там забудоўшчыкамі па лініі пер-шаснага рынку жылля. Цяпер будзётнасць, што будуюць жылля па структуры долегава будаўніцтва, пачалі ўжо прапанаваць кліентам кватэры па кошы, значна ніжэй-шым за ценнікі на другасным ры-нку жылля. Калі сённяшні сцэнарыі развіцця падзей будзе працягва-цца і надалей, а рэальныя даходы насельніцтва ў доларавым эквіва-ленте будуць толькі зніжацца, та-ды кошт квадратнага метра жыл-ля ў тыпавых пан

о проведении 10 марта 2009 года аукциона по продаже объектов недвижимости государственной собственности и на право заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества

ЛОТ № 1
Капитальное строение (здание цеха), инв. № 341/С-8481, капитальное строение (здание пилорамы), инв. № 341/С-6107 и право заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества.

Сведения о предмете аукциона: здание цеха — панельное, общей площадью 755,3 кв.м, перекрытия — железобетонные, кровля — шиферная, год постройки 1986, в 1992 году была проведена реконструкция, на втором этаже цеха оборудованы три кабинета; здание пилорамы — панельное, общей площадью 524,1 кв.м, перекрытия — железобетонные, кровля — шиферная, год постройки — 1992.

Местонахождение: Гомельская обл., г.п. Октябрьский, ул. Маяковского, д. 29.

Условия использования — для размещения объектов производственного назначения.

Земельный участок — 1,6476 га. Срок аренды земельного участка 50 лет.

Начальная цена единого предмета аукциона — 266 021 400 рублей, в т.ч. имущества — 264 688 320 рублей, права заключения договора аренды земельного участка — 1 333 080 рублей.

Задаток, вносимый участником, — 7 000 000 рублей.

Продавец: имущества — государственное лесохозяйственное учреждение «Октябрьский лесхоз», тел. (02357) 2-27-41, 2-28-43; права заключения договора аренды земельного участка — Октябрьский райисполком, тел. (02357) 2-14-72.

ЛОТ № 2

Капитальное строение (здание аптеки № 161 с котельной), инв. № 332С/1-12723 и право заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества.

Сведения о предмете аукциона: одноэтажное кирпичное здание, общей площадью 97,8 кв.м, перекрытия — деревянные, кровля — шиферная, год постройки — 1973.

Местонахождение: Гомельская обл., Житковичский р-н, Руденский с/с, п. Гребневский, ул. Совхозная, д. 21.

Условия использования — для открытия производств, под объекты социально-бытового, торгового назначения.

Земельный участок — 0,0965 га. Срок аренды земельного участка 50 лет.

Начальная цена единого предмета аукциона — 17 174 233 рубля, в т.ч. имущества — 17 120 903 рубля, права заключения договора аренды земельного участка — 53 330 рублей.

Задаток, вносимый участником, — 500 000 рублей.

Продавец: имущества — РУП «Фармация», тел. (0232) 40-09-94; права заключения договора аренды земельного участка — Житковичский райисполком, тел. (02353) 2-14-77, 2-25-60.

ЛОТ № 3

Кемпинг «Птичь»: капитальное строение (здание СТО со складом запчастей), инв. № 335/С-267; сооружение (навес 6 г), инв. № 335/С-278; сооружение (водонапорная башня), инв. № 335/С-274; сооружение (теплица), инв. № 335/С-270; капитальное строение (здание административное), инв. № 335/С-266; капитальное строение (здание гостиницы), инв. № 335/С-271; сооружение (навес 10 г), инв. № 335/С-277; сооружение (навес 5 г), инв. № 335/С-276; капитальное строение (здание сторожки), инв. № 335/С-11520; капитальное строение (овощехранилище), инв. № 335/С-268; капитальное строение (здание котельной и насосной), инв. № 335/С-273; капитальное строение (здание гаражей), инв. № 335/С-269; капитальное строение (здание хозяйственных построек), инв. № 335/С-265; и право заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества.

Сведения о предмете аукциона: здания одноэтажные, кирпичные и деревянные.

Местонахождение: Гомельская обл., Петриковский р-н, дер. Млынок, кемпинг «Птичь».

Условия использования — для содержания и обслуживания объектов социального назначения (объекты придорожного сервиса).

Земельные участки: № 1 — 2,7069 га и № 2 — 0,2171 га. Срок аренды земельных участков — 50 лет.

Начальная цена единого предмета аукциона — 235 450 182 рубля, в т.ч. имущества — 232 183 083 рубля, права заключения договора аренды земельного участка — 3 267 099 рублей.

Задаток, вносимый участником, — 6 000 000 рублей.

Продавец: имущества — государственное лесохозяйственное учреждение «Петриковский лесхоз», тел. (02350) 5-32-52, 5-22-84; права заключения договора аренды земельного участка — Петриковский райисполком, тел. (02350) 5-35-77.

Организатор аукциона — фонд «Гомельоблимушество», г. Гомель, проспект Ленина, 3, контактные телефоны (0232) 74-90-27, 70-14-72.

Аукцион проводится 10 марта 2009 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, проспект Ленина, 3, каб. 501.

Торги проводятся в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов государственной собственности и на право заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462.

Желающим участвовать в аукционе необходимо в срок до 17.00 5 марта 2009 г. заключить с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон и представить организатору аукциона следующие документы: заявление на участие в аукционе по установленной форме; заверенную банком копию платежного поручения, подтверждающую внесение задатка на счет организатора аукциона, указанных в извещении; нотариально удостоверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации; юридическим лицом — доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем); иностранным юридическим лицом — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; представителем иностранного юридического лица или иностранного гражданина, лица без гражданства — легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; представителем гражданина Республики Беларусь или индивидуального предпринимателя — нотариально удостоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе участники или их представители предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Организатор аукциона вправе снять объект с торгов до объявления его проданным.

Задаток перечисляется на расчетный счет фонда «Гомельоблимушество» № 3642927330048 в филиале № 300 АСБ «Беларусбанк» г. Гомель, код МФО 151501661, УИН 400243904. Заявление на участие в аукционе принимается по адресу: г. Гомель, проспект Ленина, 3, фонд «Гомельоблимушество», ком. 406, в 9.00 до 13.00 и в 14.00 до 17.00 по рабочим дням по 5 марта 2009 г. включительно.

Заключительная регистрация участников 10 марта 2009 г. с 10.00 до 10.45.

Победитель аукциона в течение 10 рабочих дней со дня принятия местным исполкомом решения о предоставлении ему земельного участка, обязан внести плату за право заключения договора аренды земельного участка, возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, расходы связанные с формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией создания земельного участка.

После совершения победителем аукциона названных платежей, но не позднее 2 рабочих дней, с ним продавцом заключается договор купли-продажи недвижимого имущества, а местным исполнительным комитетом — договор аренды земельного участка. Оплата за приобретенный объект осуществляется в течение 30 календарных дней после подписания договора купли-продажи.

Информация о продаваемых объектах расположена на сайте Гомельского облисполкома: www.gomel-region.by, и сайте Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь: www.gki.gov.by.

«Новый закон об СМІ не меў мэты і не накіраваны ў прынцыпе на так званую зачыстку медыйнай прасторы»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У якасці пашырэння яна прынята Міністрам інфармацыі рашэнне аб аповяшчальным парадку рэарэгістрацыі дзейных СМІ, а паводле ўказа кіраўніка дзяржавы гэта працэдура будзе бясплатнай. Яна таксама нагадала, што ўвядзенне спрощае працэдуру рэгістрацыі СМІ; ствараецца грамадскі кардынальны савет, закліканы «маніторыць атмасферу і настроі медыйнай грамадскасці»; з'яўляецца трохступенная сістэма адказнасці за парушэнне заканадаўства аб СМІ. «Я ведаю, якія дыскусіі разгарнуліся вакол аднаасцяжнага ўвядзення з новых законаў, аднак з юрыдычнага пункту гледжання ўвядзенне істотнаступеннай адказнасці стварае імавернасць гарантыі для таго, каб спыненне дзейнасці СМІ рэальна з'яўлялася выключнай мерай адказнасці», — падкрэсліла Наталія Пяткевіч.

Працягла яна і чуткі вакол разглядаўня ў сетцы інтэрнэт. «У законне няма ніводнай нормы, якая б непасрэдна вызначала правы рэгістрацыі ці наогул гаварыла пра рэгістрацыю інтэрнэт-СМІ, вызначала правы ці абавязкі і гэтак далей. Закон утрымлівае адзіную норму аб тым, што рэгістрацыя СМІ пачынаецца можа мець месца, калі адпаведна паставілі будзе прынята Саветам Міністраў». Першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі ў чарговы раз паштвардзіла інфармацыю аб тым, што распрацоўка гэтага дакумента, ва ўсім разе ў агляднай будучыні, не прадуляецца.

«К адначасна спадарыня Пяткевіч, «тыя карысці ці, наспраўне, тая шкода, якую можа прынесці прэса, непарыўнальна не з'яўляюцца інструментарый, што пачынаюцца можа быць задзейнічаны нейкай галінай дзяржаўнай улады», а адзін толькі загавак можа ўдарыць куды далей, чым любое рашэнне органа дзяржаўнай улады. Таму калі размова ідзе пра СМІ як пра так званую чацвёртую ўладу, «мы павінны зыходзіць з трыадзінства праваў, абавязкаў і адказнасці». Яна выразіла спадарыня, што падобныя дыскусіі па найбольш актуальных пытаннях стануць традыцыяй. «Для апанентаў гэтага законапраекта я хачу сказаць — пачкайце. Як кажуць, крытэрыем ісціны з'яўляецца практыка».

Нагадаем, што беларускі дакумент распрацоўваўся з улікам міжнароднага вопыту, а таксама слухных заўваг прадстаўнікоў розных структур. Паводле слоў Міністра інфармацыі Беларусі Уладзіміра Русакіна, «пры прыняцці новага закона былі разгледжаны і ў большасці выпадкаў улічаны пррапановы грамадскіх арганізацый, якія маюць розныя погляды на праблему». І лагічны працяг гэтага плоралістычнага падыходу — такія прадстаўнічыя дыскусіі з удзелам зацікаўленых асобаў.

На форуме выступілі, у прыватнасці, галоўны рэдактар «Советского Белоруссии», старшыня Грамадскага каардынацыйнага савета ў сферы масавай інфармацыі Павел Якубовіч, дырэктар іраўнік мабільнай кампаніі «БелгаПАН» Алес Ляпай, генеральны дырэктар БелТА Дамітрый Жук, старшыня Беларускай Асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна, намеснік старшыні асацыяцыі Андрэй Бастуцкі, галоўны рэдактар «Народной воли» Іосіф Сярэдзіч, галоўны рэдактар «Рэспублікі», старшыня Беларускага саюза журналістаў Анастоль Лямасонак.

Няма рацыі падрабязна спыніцца сёння на ўсім навалях закона, бо мы досыць дэталёва пісалі аб гэтым раней. Згадаем толькі некаторыя з іх. «Вельмі істотна, што закон аб СМІ спрашчае працэдуру дзяржаўнай рэгістрацыі СМІ і робіць яе вельмі выразнай і зразумелай кожнаму заўніку», — падкрэслівае першы намеснік міністра інфармацыі Лілія Ананіч. «Вельмі важна, што закон скасоўвае наўнян парадак узгаднення

дзяржаўнага і адпаведнага ўладаў, абавязкаў і адказнасці». Яна выразіла спадарыня, што падобныя дыскусіі па найбольш актуальных пытаннях стануць традыцыяй. «Для апанентаў гэтага законапраекта я хачу сказаць — пачкайце. Як кажуць, крытэрыем ісціны з'яўляецца практыка».

Нагадаем, што беларускі дакумент распрацоўваўся з улікам міжнароднага вопыту, а таксама слухных заўваг прадстаўнікоў розных структур. Паводле слоў Міністра інфармацыі Беларусі Уладзіміра Русакіна, «пры прыняцці новага закона былі разгледжаны і ў большасці выпадкаў улічаны пррапановы грамадскіх арганізацый, якія маюць розныя погляды на праблему». І лагічны працяг гэтага плоралістычнага падыходу — такія прадстаўнічыя дыскусіі з удзелам зацікаўленых асобаў.

На форуме выступілі, у прыватнасці, галоўны рэдактар «Советского Белоруссии», старшыня Грамадскага каардынацыйнага савета ў сферы масавай інфармацыі Павел Якубовіч, дырэктар іраўнік мабільнай кампаніі «БелгаПАН» Алес Ляпай, генеральны дырэктар БелТА Дамітрый Жук, старшыня Беларускай Асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна, намеснік старшыні асацыяцыі Андрэй Бастуцкі, галоўны рэдактар «Народной воли» Іосіф Сярэдзіч, галоўны рэдактар «Рэспублікі», старшыня Беларускага саюза журналістаў Анастоль Лямасонак.

Няма рацыі падрабязна спыніцца сёння на ўсім навалях закона, бо мы досыць дэталёва пісалі аб гэтым раней. Згадаем толькі некаторыя з іх. «Вельмі істотна, што закон аб СМІ спрашчае працэдуру дзяржаўнай рэгістрацыі СМІ і робіць яе вельмі выразнай і зразумелай кожнаму заўніку», — падкрэслівае першы намеснік міністра інфармацыі Лілія Ананіч. «Вельмі важна, што закон скасоўвае наўнян парадак узгаднення

дзяржаўнага і адпаведнага ўладаў, абавязкаў і адказнасці». Яна выразіла спадарыня, што падобныя дыскусіі па найбольш актуальных пытаннях стануць традыцыяй. «Для апанентаў гэтага законапраекта я хачу сказаць — пачкайце. Як кажуць, крытэрыем ісціны з'яўляецца практыка».

дзяржаўнага і адпаведнага ўладаў, абавязкаў і адказнасці». Яна выразіла спадарыня, што падобныя дыскусіі па найбольш актуальных пытаннях стануць традыцыяй. «Для апанентаў гэтага законапраекта я хачу сказаць — пачкайце. Як кажуць, крытэрыем ісціны з'яўляецца практыка».

Нагадаем, што беларускі дакумент распрацоўваўся з улікам міжнароднага вопыту, а таксама слухных заўваг прадстаўнікоў розных структур. Паводле слоў Міністра інфармацыі Беларусі Уладзіміра Русакіна, «пры прыняцці новага закона былі разгледжаны і ў большасці выпадкаў улічаны пррапановы грамадскіх арганізацый, якія маюць розныя погляды на праблему». І лагічны працяг гэтага плоралістычнага падыходу — такія прадстаўнічыя дыскусіі з удзелам зацікаўленых асобаў.

На форуме выступілі, у прыватнасці, галоўны рэдактар «Советского Белоруссии», старшыня Грамадскага каардынацыйнага савета ў сферы масавай інфармацыі Павел Якубовіч, дырэктар іраўнік мабільнай кампаніі «БелгаПАН» Алес Ляпай, генеральны дырэктар БелТА Дамітрый Жук, старшыня Беларускай Асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна, намеснік старшыні асацыяцыі Андрэй Бастуцкі, галоўны рэдактар «Народной воли» Іосіф Сярэдзіч, галоўны рэдактар «Рэспублікі», старшыня Беларускага саюза журналістаў Анастоль Лямасонак.

Няма рацыі падрабязна спыніцца сёння на ўсім навалях закона, бо мы досыць дэталёва пісалі аб гэтым раней. Згадаем толькі некаторыя з іх. «Вельмі істотна, што закон аб СМІ спрашчае працэдуру дзяржаўнай рэгістрацыі СМІ і робіць яе вельмі выразнай і зразумелай кожнаму заўніку», — падкрэслівае першы намеснік міністра інфармацыі Лілія Ананіч. «Вельмі важна, што закон скасоўвае наўнян парадак узгаднення

дзяржаўнага і адпаведнага ўладаў, абавязкаў і адказнасці». Яна выразіла спадарыня, што падобныя дыскусіі па найбольш актуальных пытаннях стануць традыцыяй. «Для апанентаў гэтага законапраекта я хачу сказаць — пачкайце. Як кажуць, крытэрыем ісціны з'яўляецца практыка».

дзяржаўнага і адпаведнага ўладаў, абавязкаў і адказнасці». Яна выразіла спадарыня, што падобныя дыскусіі па найбольш актуальных пытаннях стануць традыцыяй. «Для апанентаў гэтага законапраекта я хачу сказаць — пачкайце. Як кажуць, крытэрыем ісціны з'яўляецца практыка».

Нагадаем, што беларускі дакумент распрацоўваўся з улікам міжнароднага вопыту, а таксама слухных заўваг прадстаўнікоў розных структур. Паводле слоў Міністра інфармацыі Беларусі Уладзіміра Русакіна, «пры прыняцці новага закона былі разгледжаны і ў большасці выпадкаў улічаны пррапановы грамадскіх арганізацый, якія маюць розныя погляды на праблему». І лагічны працяг гэтага плоралістычнага падыходу — такія прадстаўнічыя дыскусіі з удзелам зацікаўленых асобаў.

На форуме выступілі, у прыватнасці, галоўны рэдактар «Советского Белоруссии», старшыня Грамадскага каардынацыйнага савета ў сферы масавай інфармацыі Павел Якубовіч, дырэктар іраўнік мабільнай кампаніі «БелгаПАН» Алес Ляпай, генеральны дырэктар БелТА Дамітрый Жук, старшыня Беларускай Асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна, намеснік старшыні асацыяцыі Андрэй Бастуцкі, галоўны рэдактар «Народной воли» Іосіф Сярэдзіч, галоўны рэдактар «Рэспублікі», старшыня Беларускага саюза журналістаў Анастоль Лямасонак.

Няма рацыі падрабязна спыніцца сёння на ўсім навалях закона, бо мы досыць дэталёва пісалі аб гэтым раней. Згадаем толькі некаторыя з іх. «Вельмі істотна, што закон аб СМІ спрашчае працэдуру дзяржаўнай рэгістрацыі СМІ і робіць яе вельмі выразнай і зразумелай кожнаму заўніку», — падкрэслівае першы намеснік міністра інфармацыі Лілія Ананіч. «Вельмі важна, што закон скасоўвае наўнян парадак узгаднення

дзяржаўнага і адпаведнага ўладаў, абавязкаў і адказнасці». Яна выразіла спадарыня, што падобныя дыскусіі па найбольш актуальных пытаннях стануць традыцыяй. «Для апанентаў гэтага законапраекта я хачу сказаць — пачкайце. Як кажуць, крытэрыем ісціны з'яўляецца практыка».

МУЗЕЙ ЕЎРАПЕЙСКАГА ЎЗРОЎНЮ

Канцэпцыю экспазіцыі будучага Нацыянальнага гістарычнага музея Беларусі прадставілі на прэс-канферэнцыі супраадуінікі Міністэрства культуры, Інстытута гісторыі НАН, Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі. Яна была выпрацавана на працягу 2008 года навукоўцамі і музейнымі работнікамі і з'яўляецца даволі важным тэарэтыка-навуковым крокам для запланаванага пераўтварэння Нацыянальнага музея гісторыі і культуры ў Нацыянальны гістарычны музей.

Канцэпцыя ўключае ў сябе шэсць перыядаў, на аснове якіх будзе будавацца музейная экспазіцыя: першабытнабытны лад, сярэднявечча 2-я палова XVI — канец XVIII стагоддзяў, канец XVIII — пачатак XIX, з 1917 да 1991 года і перыяд станаўлення незалежнасці пасля 1991 года.

— Канцэпцыя, на наш погляд, — кажа намеснік міністра культуры Віктар Курш, — атрымалася добрай, неблагой. У снежні 2008 года яна была зацверджана Міністэрствам культуры і кіраваннем НАН, а ў найбліжэйшы час вынесем канцэпцыю на шырокае абмеркаванне грамадскасці: можа ў тэматычнай форме апублікаваць у СМІ і паслухаем водгукі людзей, правядзем канферэнцыю.

Пойны аптымізм і планавы на найбліжэйшую будучыню Александр Каваленя, дырэктар Інстытута гісторыі НАН:

— Для мяне і для майх калегаў важна было пераадолець адвечны стэрэатып славянскай неаунаватрасці, бо мы заўсёды паказвалі сябе нейкімі, як у пазта, панамі сахі і касы. Я хачу быць, каб гэта быў музей лепшага еўрапейскага ўзроўню. І мне здаецца, што канцэпцыя, навукова мы падшлі вышэйшыя і грунтуючы і паспрабавалі, каб ніводзін эпізод у нашай гісторыі не быў абдыдзены. Мы не будавалі музейную экспазіцыю як паветраную прастору — мы абарніліся на той назалашаны матэрыял, які сёння маецца ў музеі, — утварае Александр Александровіч. — Мы абарніліся на лепшыя традыцыі расійскай, польскай і еўрапейскай музейнай справы. Мы закладвалі ідэй, каб данесці, у першую чаргу да сябе, да беларускага народа, што мы — высокаінтэлектуальны народ, што беларусы маюць найбагацейшую культуру-гістарычную спадчыну.

Спецыялісты кажуць, што ў фондах музея цікавых і ўнікальных матэрыялаў для фарміравання прыстойных экспазіцыі хапае. Адзінае талкі, што па сярэднявеччы адчуваецца недахоп рэчыва мемарыяльнага характару, гэта значыць рэчы, які належалі знакамітым асобам: напрыклад, княскага, шляхецкага адзення, зброі і г.д. Часткова гэту праблему музейшыкі будучы вырашаць праз традыцыйныя метады капіявання экспанатаў з калекцыі іншых краін, а часткова — новымі спосабамі, напрыклад, галаграфіяй.

Дарэчы, дырэктар Інстытута гісторыі агучыў адно цікавае жажданне-ідэю, праўда, якой не гістарычнага характару: — Нам хочацца, каб афармленне музея было з нашых беларускіх матэрыялаў, з нашых навуковых дасягненняў, каб і «плазма» была «гарызонтальная», і святылі, і колер — усё будзе беларускае. Каб мы маглі прывесці расіянина, украінца, французца, паляка і сказаць: «Усё вось тут зроблена на беларускай зямлі, беларускай думкай, нашымі творчымі спамінаваннямі».

Нагадаем, што ў карыстанні будучага Нацыянальнага гістарычнага музея будучы два будынк: сённяшні Нацыянальны музей гісторыі і культуры па вуліцы К. Маркса і корпус у адрасе: вул. Фрунзэ, 19. Як запэўніў Сяргей Вечар, дырэктар Нацыянальнага музея гісторыі і культуры, асноўная экспазіцыя будзе ў будынку на К. Маркса, бо паколькі ёсць намер у сталічных уладаў зрабіць гэтую вуліцу пешай, то значыць, зручнасць музея для турыстаў будзе яшчэ большай. Будынак па вуліцы Фрунзэ цяпер рамантуецца, а пасля там размесцяцца фонды, будзе экспазіцыяны раздзел беларускай народнай культуры і шэраг найбольш каштоўных калекцыяў і сістэма адрыгата паказу: «Скарбніца» з унікальнымі прадметамі каштоўных і паўшаштоўных металаў, нумізматычны кабінет, калекцыя іканасі, калекцыя драбнай пластыкі рэлігійнага прызначэння. Па плане, будынак на Фрунзэ павінен быць поўнаасцю адрамантаваны ў 2012 годзе.

Павел БЕРАСНЕЎ.

Бабруйск і галубы

У выставачнай зале Бабруйска паказваюць галубныя пары.

Больш за паўсотні галубоў — высакалётных, паштовых і дэкаратыўных — паказана на выставе бабруйскімі галубнікамі.


Прыгожыя птушкі маюць рознае афарбаванне. Колеры — белы, чорны, карычнены, палевы і іншыя. У кожнай клятцы — галубная пара. Падальнік галубоў выклікаюць у наведвальнікаў выставы захапленне. Некаторыя птушкі, адаптаваўшыся да новага месца, нават знеслі яйкі.

Галубы заўсёды былі побач з чалавекам, — кажа дырэктар выставачнай залы Святлана Прывалава. — З іх пачыналася гісторыя пошты ў старажытнасці. Яны маглі быць і зброй: княгіня Вольга з іх дапамогай сплала варажому кропачку. А сёння гэтыя прыгожыя птушкі выклікаюць у дарослых і дзяцей нармальныя пачуцці: дабрны, любові, паштоўны. Асабліва хочацца ўразіць галубамі падлеткаў, якія патаюцца ў камі'ютарнай фантазіі і страшыхках. Я хачу нагадаць ім, што Бог стварыў прыроду і вакол нас ідуцьныя жывыя істоты.

У Беларусі, расказалі ў выставачнай зале, цяпер каля тры тысяч галубнікаў. У Бабруйску за-

Выставы

Фота Аляксандра КЛЕШЧУК



водчыкаў гэтых птушак засталася крыху болей за дзясяткаў. Гэта ў асноўным прадстаўнікі старажытнага пакалення, якія не здаржваюць сваёй справе і штодзённым збіраюцца разам. Галубыяна — гэта вялікая гаспадарка, якая вымагае клопату і значных выдаткаў. Пародзістыя птушкі каштуюць 50—100 долараў і вышэй.

Бабурыянае з цікаваасцю ідуць на выставу галубоў. Наведвальнікам пранунаецца прагласаваць за самую прыгожую галубную пару. Яна атрымае прыз глядачкі сіматый 14 лютага. Дзень усё захаваны на выставе ў Бабруйску адзначаць канцэртан ансамбля акадэмічнага музычнага школы № 1, які, дарэчы, называецца «Любоў і галубы».

Ілона ІВАНОВА.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

У Германіі два дні будуюць бюджэтнікі

Учора ў Германіі працягнулася забастоўка работнікаў бюджэтнай сферы.

Настанікі, выкладчыкі ВНУ, медыкі, судовыя службоўцы і іншыя работнікі бюджэтнай сферы працягваюць ад дзяржавы павышэння зарплаты як мінімум на 8 адсоткаў. Трэцяча лотага ў страйках узлілі ўдзел калі 25 тысяч членаў прафсаюзаў бюджэтнікаў па ўс



Ірына і Міхаіл МАКЕЙ за мінулы год прынялі каля 2000 турыстаў.

ВОСТРАЎ ДЗЕЙСНЕННЫХ МАРАЎ

— паказала Валерыя Клічунова, старшыня праўлення Грамадскага аб'яднання «Адпачынак у вёсцы», на цемру, якая ўхувала асветлены сад. І склалася уражанне, што дом нібы стаіць на востраве пасярод акіяна. А гаспадары ажыццяўляюць на гэтым востраве бяскошчэйнае свабоднае марэ. У іх атрымалася стварыць нейкую казачную атмосферу, трохі цацачную, але вельмі трохі і сымпатычную.

І склалася уражанне, што дом нібы стаіць на востраве пасярод акіяна. А гаспадары ажыццяўляюць на гэтым востраве бяскошчэйнае свабоднае марэ. У іх атрымалася стварыць нейкую казачную атмосферу, трохі цацачную, але вельмі трохі і сымпатычную.

шчотна абіяю яе за плечы, нахіліўся, нешта сказаў ласкавае... Мы міжволі залюбаваліся гэтай сямейнай сцэнай. Але як толькі карэспандант дастала фотаапарат, Міхаіл Францавіч выпраміўся і, як ні ўпрошвалі яго, свой шчыры і прыгожы жэст, які адлюстравана на самым патэку сустрачы.



шынах, і нешта было ў яе паводзінах такое, што прымусіла Ірыну папрасіць прабачэння і развітацца з візіцірамі на самым патэку сустрачы.

прыбытак, але і патрабуе ручной працы. У гаспадары «Верас» працаўладкавана 30 чалавек. Збожжавія — неабходная умова для свазаварту. У апошнія гады іх ураджайнасць складала 56 цэнтнераў з гектара.

Сёння			
Месяц			
Першая квадра. Месяц у сузор'і Блізнятаў.			
Сонца			
Усход	Заход	Дзённым днём	
Мінск — 7.49	16.59	9.10	
Віцебск — 7.43	16.44	9.01	
Магілёў — 7.40	16.49	9.09	
Гомель — 7.31	16.50	9.19	
Брэст — 8.02	17.15	9.13	
Гродна — 7.59	17.21	9.22	



Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

НАДВОР'Е на зямлі

Геомагнітныя ўзрушэнні

Горады	Тэмпература	Віцебск	Мінск	Магілёў	Гомель
Гродна	-2.8°C	7.31°C	7.31°C	7.31°C	7.31°C
Брэст	-1.1°C	-1.1°C	-1.1°C	-1.1°C	-1.1°C
Віцебск	-1.1°C	-1.1°C	-1.1°C	-1.1°C	-1.1°C
Мінск	-1.1°C	-1.1°C	-1.1°C	-1.1°C	-1.1°C
Магілёў	-1.1°C	-1.1°C	-1.1°C	-1.1°C	-1.1°C
Гомель	-1.1°C	-1.1°C	-1.1°C	-1.1°C	-1.1°C

Абвясненні:

- німа прыкметных геомагнітных узрушэнняў
- невялікія геомагнітныя узрушэнні
- малая геомагнітная бура

Цытата дня:

Варшава	+1.1°C	Ніж	+1.1°C	Рыга	-1.1°C
Вільнюс	-1.1°C	Масква	-7.9°C	С.Пецярбург	-6.4°C

Заканчанне. Пачатак на 1-й стар.

Паведзіна па сядзібах — справа цікавая, прыемная і разам з тым нялёгка. Шанце тым гаспадарам, чые адрасы першыя ў маршруце аргамітэта конкурсу. Сядзіба Макеяў — была апошняй у дзень, прысвечаны Гродзенскай вобласці, але, здаецца, на ўражанні, якое яна пакінула, гэта ніякім чынам не адбылася.

гасцінны дом стаіць на беразе возера, пасярод парку з ліхтарыкамі, альтанкамі, драўлянымі скульптурамі, засыпанымі снегам фантанамі. Плошча парку каля гектара, гаспадары вырашчываюць тут больш за 250 відаў дэкаратыўных раслін, частку з якіх прадаюць. Ландшафтны дызайн — яшчэ адзін від дзейнасці аграгаспадары.



Як толькі тэмпература паветра падымаецца вышэй за 2 градусы, на тэрыторыі сядзібы можна сустрэць экзатычных птушак і жывёл.

Гаспадары нас сустрэлі як сяжы, якія не былі ў яе доўгі час. Спіраша завяла ў «Карчму» — адмысловую кавярню ў будынку колішняга гаспадарчай пабудовы, пачаставаць з дарогі гарачым кампотам. Тут шмат чаго было цікава: керамічныя боты на барнай стойцы, фотаальбомы, якія складалі са здымкаў гасцей, друкаваныя матэрыялы пра гісторыю Слоніма і Сынкавіцкай царквы, што за некалькі кіламетраў адсюль, кампаніі з засушаных кветак, гародніны і злаку, зробленыя рукамі Ірыны і нават... паўліны за акенцам у суседнім пакойчыку.

Тут вельмі шмат ядлоўту, туй, сярэд якіх самая прыгожая — Смарагд, — распавядае Ірына. — Яна не патрабуе клопату, стрыжкі, і не хварэе. А яшчэ ў мяне багатая калекцыя вясновых глебападобных, флэкс шылпападобных, разуха каўказская... За дэкаратыўным садом — пладаагародніна. Ён у два разы большы, яшчэ малады, але яблычкі, грушы, спіўі, вішні, клубнічкі хапае і на гаспадары, і на іх дзяцей, якія ўжо жывуць уласнымі сям'ямі, і на турыстаў. У той вечар Ірына частавала нас незабыўнымі марожанымі клубнічкі.

правіла, адбываецца ў славуці Сынкавіцкай царкве, якая ў 2007 годзе адзначыла сваё 600-годдзе. Макеі, дарэчы, хоць і католікі па веравызнанні, бралі акаштны ўдзел у аднаўленні права-слаўнай святыні.

Гаспадарка Гаспадары мя ўбачылі напрыканцы вечара. Ён прыхаў ад сябра, вясёлы, лёгкі, малайцаваць — зусім не падобны ні на фермера, ні на прадпрыемальніка. На Алксандра Маслякова нечым падобны, напэўна, сваёй абярынасцю. З усмешкай павітаўся з усімі, аглядаў хуткім позіркам стол, падышоў да Ірыны, пры-

ладкіне, і за пажарнай, і за іншай бяскапей прасочыць. — Капі б я тут пачаваў, то не змагла б адпачыць, — каза Ірына з мяккай усмешкай на твары. — Усхопілася б на кожны гук. — А з людзьмі нам шанце, — дадае. — Ніводнага разу не было, каб нейкая непрыемнасць здарылася, з усімі развітаемся як з роднымі. І амаль што ўсе потым зноў прывітаюцца. А мы ўжо стараемся, каб былі ў іх новыя ўражанні, нешта мяняе, нешта дадае.

Толькі аднойчы адмовілі яны гасцям. Прыхаў «залатая моладзь» з Мінска, на дарагіх ма- мерская гаспадарка ў тыя часы яшчэ толькі прывыклі. 29-гадовы Міхаіл Макея тады ўпершыню ў жыцці не параўся з жонкай — рашыў цалкам узяць адказнасць за выбар на сябе. Ды і страшна было прамоўці: «свая зямля».

5 лютага

1524 год — воіска Вялікага Княства Літоўскага на чале з Вялікім гетманам Кялішчам захапілі турэцкую крэпасць Ачакаў.

1494 год — упершыню ўсталяваны дыпламатычныя адносіны паміж Маскоўскай дзяржавай і Вялікім Княствам Літоўскім.

«Ні адна сіла на свеце не зраўняецца з той энергіяй, з якой многія з нас абараняюць свае слабыя бакі».

Карл Краўс (1874—1936), аўстрыйскі пісьменнік.

Інфарм-укол

Сігналы SOS

- Калі ў вас назіраюцца наступныя прыкметы ці сімптомы, тэрмінова выклікайце «хуткую дапамогу» або самі ідзіце ў бліжэйшую медучастанку.
- Раптоўны або моцны боль.
 - Боль або ціск у верхняй частцы брушнай поласці, што можа быць прыкметай інфаркту.
 - Абдыранае дыханне або задыханне.
 - Раптоўнае галавакружэнне, раптоўны моцны галаўны боль або змяненні ў зроку.
 - Раптоўная слабасць або частковы параліч.
 - Моцная або пастаянная рвота або дыярэя.
 - Моцнае кровацвяненне.
 - Думкі пра самазбойства або зайбавства.

У нашых генах — наша здароўе

На працягу ўсяго жыцця ў арганізме адбываецца фарміраванне новых клетак. Клеткі асабліва інтэнсіўна дзеліцца падчас перыяду росту і развіцця. Тады развіваецца мозг, ідзе рост у вышыню, ствараецца функцыянальная імунная сістэма і адбываецца тысячы іншых працэсаў.

Ну і ну! Навастрыўлыжы

Звычайна так кажуць пра чалавека, які хоча некуды збегчы, або некуды спшаіцца. У нашым жа выпадку гучанне гэтка слоўнага абарту мае іншы сэнс. А менавіта: **скраў лыжы. Хто? Пакуль што невядома.**

А было гэта ў Мазыры ў спартыўным гарнальжыным комплексе. Там адны мужчыны, прыкметы якога ніхто не запамінуў, узяў у пункце пракату комплект экіпіроўкі для катання на лыжах з гор, залпаціўшы грошы і прад'явіўшы пашпарт. І калі ўжо ўсе здалі такія ж самыя комплекты, сталі чакаць таго аматара вострых адчуванняў і адрапанілі.

Святлана БАРЫСЕНКА.

У архіве нашай газеты захоўваецца гэты фотаздымак: уласны карэспандант «Звязды» на Гомельскай вобласці **Уладзімір Рыгоравіч ПЕРНІКАЎ** на беразе Прыпяці (фота 2008 года). Прышоў час і здымак спатрэбіўся з нагоды важнай і радаснай: у нашага старэйшага журналіста юбілей!

Семдзясят гадоў — узрост жыццёвай мудрасці. Уладзімір Рыгоравіч поўнасцю адпавядае гэтай. А яшчэ ён клапатлівы бацька і дзядуля, верны сябар, аматар прыроды (такія грыбныя мясціны, якія ведае ён і яго жонка, мала хто з нас бачыў!). Дваццаць пяць гадоў працуе Уладзімір Рыгоравіч у «Звяздзе». Справядліва будзе меркаваць, што да шчырных вшываванняў калег даўчаюцца многія сотні герояў яго публікацый.

Жыццё — як плынь: імчыць, люляе і ў паходы вабіць зноў, Хай і далей табе хапае Сяброў, натхнення і... грыбоў!!!

Звяздоўцы.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

сябе добра і лёгка, — тлумачыць Людміла Трафімаўна. — Буду плаваць, колькі Бог адлучыць сілаў і здароўя.

Кампанія жанчын у бела-сініх шапачках плывае ў невялікім басейне для самых маленькіх. Цёплая вада, невялікая глыбіня і масажныя струмені падабаюцца пенсіянерам.

— У вялікім басейне глыбока: сэрца заходзіць ад страху і ўзнімаецца ціск, — прызнаецца жанчына.

Таму асвойце даўгія водныя дарожкі адпраўляюцца смелыя мужчыны. Яўген Іванавіч Сільчанка лямчы фізічную актыўнасць добрым сродкам, каб умацаваць здароўе і працягнуць жыццё. Пенсіянер, якому 70 гадоў, мае ўласную аздаўляльную праграму: у дадатак да заняткаў у басейне штодня раніцай адпраўляецца на лыжную прагулку.

Яго сябар Юрый Іванавіч Смірноў аддае перавагу пешай хадзе і любое надвор'е абыходзіць украіну Мсціслава. Цяжка паверыць, што гэтым пацягну таму мужчыну ўжо 82 гады!

— Мой першы прычыт здароўя — гэта фізічная праца на

БАБУЛІ ПАПЛЫ

Здаровы лад жыцця

Мсціслаўскія пенсіянеры аздаўляюцца ў школьным басейне

— Гэта радасць і святая! — так кажуць пра сваё штодзённае запыты бабўрэў старыя. Самому старэйшаму ўдзельніку групы здароўя — 82 гады. А мне — 171! — радасна смяецца адна з плывучыня.



Людміла Трафімаўна Ізотава, у былым навучным, нават брала ўдзел у рэацыйных спарбортывах па плаванні сярэд пенсіянераў. І яе 77 гадоў зусім не перашкаджаюць заняткам: толькі не лыжніца, раіць яна.

— Я пасля басейна адчуваю сябе добра і лёгка, — тлумачыць Людміла Трафімаўна. — Буду плаваць, колькі Бог адлучыць сілаў і здароўя.

Кампанія жанчын у бела-сініх шапачках плывае ў невялікім басейне для самых маленькіх. Цёплая вада, невялікая глыбіня і масажныя струмені падабаюцца пенсіянерам.

— У вялікім басейне глыбока: сэрца заходзіць ад страху і ўзнімаецца ціск, — прызнаецца жанчына.

Таму асвойце даўгія водныя дарожкі адпраўляюцца смелыя мужчыны. Яўген Іванавіч Сільчанка лямчы фізічную актыўнасць добрым сродкам, каб умацаваць здароўе і працягнуць жыццё. Пенсіянер, якому 70 гадоў, мае ўласную аздаўляльную праграму: у дадатак да заняткаў у басейне штодня раніцай адпраўляецца на лыжную прагулку.

Яго сябар Юрый Іванавіч Смірноў аддае перавагу пешай хадзе і любое надвор'е абыходзіць украіну Мсціслава. Цяжка паверыць, што гэтым пацягну таму мужчыну ўжо 82 гады!

— Мой першы прычыт здароўя — гэта фізічная праца на

ВЫКАРЫСТАННЕ ВЕНКА ў сямейна-родавай абраднасці

Калі нявесту прывозілі ў хату да жаніха, сваякроўка клала каля парог венак і назірала: падыме — добры знак, добрая гаспадыня прыхаўла; пераступіць і пойдзе далей — дрэнна. У некаторых рэгіёнах нявесту прасілі падмеціць падлогу, а затым гэты венак упрыгожвалі стужкамі і грашчымаў і знак далучэння нявесты да новай хаты.

— У шматлікіх зімовых варажбах выкарыстоўвалі «калядыны» венак: кідалі на дарогу з надзей убацьчы, адкуль прыйдзе суджані; падкладвалі пад падушку, каб убацьчы прадказвалі сына, з пруткай рабілі «калодзеж» і запрашалі суджанана выпіць вады і г.д.

— На Палессі «калядыны» венак, якім мялі ў хале ад Раства да Хрышчэння, абавязкова пасля святаў змянялі на новыя. Ён лямчы рассякалі венак на парозе, прасілі прабачэння за ўсе грахі (звычайна, за работу, на выкананне якой было накладзена забарона падчас Каляддз).

— Венак выкарыстоўвалі і ў пахавальным абрадзе. Каб палегчыць скон чалавеку, які памірае, венак закідалі на дах. Усходнія славяне ў трону сцяпіль галіны і лісце ад бярэзавога венака, а таксама лісцем набіралі падушку для яго. Той венак, якім мелі падлогу адразу ж пасля выхаду трыны, выкідалі разам са смеццем як магца далей ад хаты або спальня, а магца аднесці на могілкі. Разам з тым, які і іншыя рэчы пахавальнага абраду, такі венак магца выкарыстоўваць як для лямчына старых захворваннў ці сурокў, так і для таго, каб нанесці людзям шкоду.

— Венак у хале заўсёды меў сваё пэўнае месца, яго выносілі, калі ў хале быў памерлы і прыносілі туды для таго, каб пасля вынасу трыны ў апошні раз вынесці падлогу.

— Народная традыцыя вымагае трымаць падлогу і парог хаты чыстымі, прыбаранымі: «на ноч заўсёды неабходна падмеціць хату, для таго каб анемам было чыста хадзіць». Але і тут быў цэлы шэраг правілаў, якіх неабходна было прытрымлівацца:

— Вымятаць смецце са сваёй хаты — азначае вымятаць поспех і дабаробіт са сваёй сям'і. Таму і сёння існуе звычай вымятаць смецце да парога, а потым збіраць яго і выносіць у вядры (звычайна, да заходу сонца).

— Ніколі не мялі падлогу, калі паклі хлеб — хлеб не падмеццана.

— Не мялі падлогу, калі з хаты тхосці паехаў. Ва ўсходніх славян была распаўсюджана забарона месці ці мыць падлогу на працягу трох дзён з моманту ад'езду каго-небудзь з хаты (былі гэта член сям'і альбо гошць).

— Не мялі падлогу на працягу таго часу, пакуль трына з нябожчыкам знаходзілася ў хале (звычайна, на працягу трох дзён).

— Не мялі падлогу і не выносілі смецце ў вялікія царкоўныя святы і пасля заходу сонца — шчасце і поспех «змяцеш» з хаты.

Калі вы падмятаеце падлогу, трыба ісці следам за смеццем, інакш «вымецеш» сябе з хаты.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

Усмійнімся!

Турыст пытаецца ў экскурсавода ў дзікіх лясах Амазонкі:

— А што гэты там, на дрэве, за чырвоны плод расце?

— Гэта павіян, сэр.

Жанатая мужчыны жывуць даўжэй, а халастая — цыкавей.

— Скажы мне, што ты чытаеш, і я скажу табе, хто ты.

— Цікава... Я вось чытаю Гамера, Платона, Сакрата...

— Траплю ты, Мікола.

«Ці варта распавядаць жонцы аб здрадзе?»

Парады траўматылага.

Ілона ІВАНОВА.

е. Мсціслаў.